

*Алесь Смальянчук (Гародня),
кандыдат гісторычных науک, ст. наукаўы супрацоўнік
лабараторыі праблемаў рэгіянальной культуры пры ГрДУ*

“Польскае пытанне” ў беларускай гісторыі канца 18 – пачатку 20 ст.

Вырашэнне “польскага пытання” аказала прыкметны ўплыв на лёс многіх народаў Цэнтральна-Усходніх Еўропы¹ напрыканцы 18 – пачатку 20 ст. Яно адыгрывала выключна важную ролю ў гісторыі Пруссіі (з 1871 г. Германіі), Аўстрыі (з 1867 г. Аўстра-Венгрыі) і асабліва Расеі, якая ў перыяд праўлення Аляксандра I валодала 82% тэрыторыі былога Рэчы Паспалітай². Расейскі даследчык Леанід Гарызонтаў аднёс яго да фатальных (“роковых”) пытанняў унутранай палітыкі Расейскай імперыі³. Амаль аналагічна ацаніў гэтую праблему польскі гісторык Хенрык Глэнбоцкі ў манографіі, прысвяченай месецу “польскага пытання” ў палітычнай думцы Расеі. Ён жа здзіўляе, што рашаючае значэнне для лёсу польская-расейская спрэчкі мела праблема прыналежнасці літоўскіх і беларускіх земляў⁴.

Вартая адзначыць, што менавіта Кацярына II завяршила справу, якую распашаў яшчэ першы расейскі імператар Пётр I. Якраз у перыяд яе кіравання Расея стала ўспрымашца як магутная ўсходнеславянская імперыя. Вялікую ролю ў гэтым адыграла далучэнне да расейскай дзяржавы земляў паміж Балтыскім і Чорным марамі ў другой палове 18 ст. У палітычнай думцы Расеі польска-расейскае сутыкненне за беларускія, літоўскія і ўкраінскія землі доўгі час успрымалася як пытанне пра тое, ці застанецца Расея вялікай краінай Еўропы, ці будзе выціснута на перыферыю ўсходнеславянскай цывілізацыі. У расейскім падыходзе да “польскага пытання” выразна прысутнічаў геапалітычны фактар, які часта дамінаваў над іншымі аспектамі гэтай праблемы.

* Вядомы польскі гісторык Юліуш Бардах лічыць, што з этнічнага пункту погляду да Цэнтральна-Усходніх Еўропы належадзь народы, якія населяюць краіны, што знаходзяцца паміж Немеччынай і Расеяй, а на поўдні – краіны, некалі падпадрадка ванья Асманскай імперыі. Як паніце геаграфічнае Цэнтральна-Усходнія Еўропа знаходзіцца паміж Балтыкай з аднаго боку, Чорным і Адрыятычным марамі з другога. Яна ахоплівае широкую паласу земляў па між Заходнім і Усходнім Еўрапай. (Bardach J. Od narodów politycznych do narodów etnicznych w Europie Środkowowschodniej // Mniejszość i narodowe i religijne w Europie Środkowowschodniej. Cz. 1. Lublin, 1993. S. 9).

¹ Nowak A. Jak rozbić rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej. (1733-1921). Kraków, 1999. S. 42.

² Горизонтов Л. Парадоксы имперской политики: поляки в России и русские в Польше. Москва, 1999. С. 20.

³ Głębocki H. Fatalna sprawa. Kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856-1866). Kraków, 2000. S. 207.

Зрабіць дакладнае вызначэнне паняція “польскае пытанне” вельмі няпрос-та. У польскай гісторыяграфіі яно трактуецца як імкненне палякаў да палітычнай самастойнасці, да адбудовы ўласнай дзяржаўнасці⁴. Пры гэтым заўсёды падкрэс-ліваецца міжнародны аспект “польскага пытання”. Хенрык Верашыцкі, напрык-лад, вызначаў яго як уплыў польскіх незалежніцкіх памкненняў на міжнародныя адносіны⁵. На думку Леаніда Гарызонтава, з пункту погляду ўнутранай палітыкі Ресеi “польскае пытанне” заключалася “ва ўсеабытнай інтэграцыі былыx зем-ляў Рэчы Паспалітай ў імперскі арганізм, ператварэнні палякаў у вернападданых правячай дынастыі”⁶. Беларускі даследчык Вячаслаў Швед сутнасць “польскага пытання” вызначаў словамі з тэксту Канстытуцыі 3 мая 1791 г.: быць вольным ад ганебнай перавагі чужых загадаў, ставячы палітычнае існаванне, зневажнью неза-лежнасці і ўнутраную вольнасць народу вышэй за ўласнае жыццё і асабістae шчасце⁷. Іншы беларускі даследчык Вячаслаў Вярэніч пад “польскім пытаннем” у гісторыі Беларусі, Літвы і Украіны разумеў польска-беларускія, польска-літоўскія і польска-ўкраінскія адносіны⁸. На думку Алены Філатавай, “польскае пытан-не” на працягу ўсяго 19 ст. “знаходзіла сваё адлюстраванне ў існаванні польскай нацыянальнай ідэі, адной з асноўных мэтаў якой было аднаўленне ў Беларусі і Літве Рэчы Паспалітай у межах да 1772 г.”⁹

У айчыннай гісторыяграфіі вызначэнне “польскага пытання” ў ягоным да-чыненні да беларускай гісторыі адсутнічае. Між тым відавочна, што яно адыгрыва-ва-ла вялікую ролю ў гаспадарчым, сацыяльна-палітычным і культурным развіцці ў азначаны перыяд.

Уласнае даследаванне гэтай праблемы прывяло мяне да вылучэння чатырох этапаў прысутнасці “польскага пытання” ў беларускай гісторыі. Першы ахоплівае перыядад 1772 г. даканца першай трэці 19 ст., другі прыходзіцца на 30 – 60-я г. 19 ст., трэці распачаўся пасля паражэння паўстання 1863-64 г. Ягонай верхній мяжой можна лічыць першую святую вайну, а, дакладней, германскую акупацыю Ка-ралеўства Польскага і часткі беларускіх і літоўскіх земляў. Храналагічныя межы чацвёртага этапа – гэта 1915 – 1918 г. Ён завяршыўся ўтварэннем польскай нацыянальнай дзяржавы.

⁴ Тамсама. С. 9.

⁵ Wereszycki H. Sprawa polska w XIX wieku // Polska w XIX w. Państwo. Społeczeństwo. Kultura. Pod red. S.Kieniewicza. Warszawa, 1982. S. 122.

⁶ Горизонтов Л. Парадоксы імперской политики... С. 8.

⁷ Швед В. Польскае пытанне і Бела русь у 1772 – 1863 гг. // Польска-беларускія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі. Пад рэд. М.Кандрацюка. II. Матэрыялы VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі “Шлях да ўзаемнасці”. Беласток. 16-18. 07. 1999. Бе-ласток, 2000. С. 273.

⁸ Вярэніч В. Этноязыковае смешение: поляки на Украине, в Беларусии Литве // Języka tożsamość na pograniczu kultur. Pod red. E.Smułkowej i A.Engelking. Biały stok, 2000. S. 115-116.

⁹ Філатава А. Нацыянальнае пытанне і палітыка царскага ўрада ў Беларусі канца XVIII – першай паловы XIX ст. // Беларускі гістарычны агляд. Т.VII. Сш. 1 (12). Чэрвень 2000. С. 111.

На працягу кожнага з гэтых перыядоў адбывалася эвалюцыя паняцця ў “паляк” і “польскасць”, на якую істотны ўплыў аказвалі перамены ў расейскай палітыцы вырашэння “польскага пытання”, працэс фармавання сучаснай польскай нацыі, нараджэнне адметнага этнакультурнага тыпу літоўскіх і беларускіх палякоў, а таксама развіццё літоўскага і беларускага рухаў.

Праведзенае даследаванне дазваляе выказаць наступнае меркаванне. “Польскае пытанне” ў беларускай гісторыі першай трэці 19 ст. – гэта барацьба палітычнай і культурнай эліты гісторычнай Літвы (г.зв. “палякаў”) за адраджэнне незалежнай федэратыўнай дзяржавы. Гэта перыяд рэчпасталітскага патрыятызму, які звычайна апранаўся ў “польскую” вопратку, бо паняцце “паляк” з’яўлялася палітонімам. Для свядомасці гэтай эліты была харэктэрная п’ёная падвоенасць: *gente Lithuanus* (*vel Ruthenus*), *natione Polonus*.

У рэальнай палітычнай і культурнай дзеянасці большасць “палякаў-ліцвінаў” зыходзіла з інтарэсаў сваёй “малой Радзімы”. У межах ліцвінства, як складовай польскага (рэчпасталітскага) патрыятызму, ў гэты час адбываўся працэс беларускасці ~~бывае ёсёй~~^{і аа і аа ёа і у}. Польскасць нібыта ўтрымлівала ўнутры сябе беларускасць. Відавочныя таксама ўплывы ліцвінства на развіццё культуры літоўскага этнасу. Фактычна, “польскае пытанне” ў першай трэці 19 ст. уключала ў сябе пачаткі таго, што пазней акрэсліць як “беларускае” і “літоўскае пытанне”.

Расейскія ўлады ў гэты перыяд імкнуліся пераважна да дзяржаўнай асіміляцыі “палякаў”. Толькі ў 20-я г. 19 ст. па меры ўсведамлення ўладамі ўсёй моці супраціўлення вярхоў мясцовай грамадскасці азначанаму палітычнаму курсу і адначаснага пашырэння сярод расейскай палітычнай эліты ідэі нацыі як этнакультурнай катэгорыі сталі відавочнымі першыя прыкметы будучага вострага расейска-польскага змагання на беларускіх і літоўскіх землях.

Варта падкрэсліць, што гэтыя землі не з’яўляліся толькі тэрыторый барацьбы паміж Польшчай і Расеяй. З кожным дзесяцігоддзем яны набывалі ўсё больш выразны беларуска-літоўскі этнакультурны воблік. У першай трэці 19 ст. у межах ліцвінства адбываўся працэс беларускага культурнага накаплення. Паступова ён дапоўніўся тэнденцыяй беларускага культурнага накаплення ў межах заходнерус-кайкультурнай традыцыі. Апошняя актыўна развівалася ў 30-пачатку 60-х г. 19 ст.

У гэты перыяд палітычнае разуменне паняцця ў “паляк” і “польскасць” выцяснялася разуменнем этнічным і канфесійным. Працэсу выцяснення спрыяла пашырэнне ў Расейскай імперыі этнакультурнага разумення нацыі і ўзмацненне палітыкі русіфікацыі, якая распачалася ў 30-я г., і з гэта моманту стала нязменнай тэнденцыяй у жыцці беларускіх і літоўскіх земляў да пачатку 20 ст.

* Пад культурным накапленнем трэба разумець тыя падзеі культурнага жыцця, якія спрыялі пранікненню ў культуру эліты беларускай і літоўскай мовай, фармаванню адметнай гісторычнай свядомасці жыхароў беларускіх і літоўскіх земляў. Культура накапленне можна разглядаць як пераду мову нацыянальна-культурнага Адраджэння беларусаў і літоўцаў.

“Польскае пытанне” ў беларускай гісторыі 30 – пачатку 60-х г. 19 ст. – гэта, у першу чаргу, барацьба культурнай і палітычнай эліты гісторычнай Літвы супраць палітыкі русіфікацыі. Апошняя складалася з палітычнай дэпаланізацыі і расейскай культурнай асіміляцыі. Актуальнай таксама заставалася барацьба за аднаўленне Рэчы Паспалітай як федэратыўнай дзяржавы. У гэты перыяд вырашэнне “польскага пытання” начало набываць рысы цывілізацыйнага канфлікту, у якім “польскі” бок прадстаўляў заходнееўрапейскую цывілізацыю, а расейскі – усходнееўрапейскую. Цывілізацыйны раскол непасрэдна закрануў і беларусаў. Палітычная сітуацыя спрыяла расколу беларускага этнасу на “палякаў” (каталікоў) і “рускіх” (праваслаўных). Гэта адлюстравалася ў двух шляхах беларускага культурнага накаплення. Вырашэнне “польскага пытання” шляхам культурнай асіміляцыі замаруджвала нацыятворчыя працэсы сярод беларусаў і літоўцаў.

У апошній трэці 19 ст. паніці “паляк” і “польскасць” на тэрыторыі этнічнай Польшчы пачалі набываць уласна польскі нацыянальны змест. Гэты працэс таксама закрануў частку палякаў Беларусі і Літвы. Аднак харектарыстыцы большасці найлепши адпавядае тагачасны этнонім “літоўскі палякі”. Палітычна актыўная частка літоўскіх палякаў выразна адрознівала сябе ад палякаў з Каралеўства Польскага.

“Польскае пытанне” ў гэты час між іншым уключала ў сябе барацьбу прадстаўнікоў польскага нацыянальнага руху ў эміграцыі і ў Каралеўстве Польскім за датчэнне беларускіх і літоўскіх земляў да Польшчы. А вось на беларускіх і літоўскіх землях яно захавала сваю спецыфіку. *Мэтай змагання літоўскіх палякаў было захаванне ўласных эканамічных і культурных пазіцый, паступовае вяртанне стражданага палітычнага ўплыву на развіццё Беларуска-Літоўскага краю.* Вырашэнне расейскім урадам “польскага пытання” звязлося як да барацьбы з праявамі ўласна польскага нацыянальнага руху, так і са спробамі паралізаваць актыўнасць літоўскіх палякаў.

Гэтая палітыка закранала працэс развіцця беларускага і літоўскага нацыянальных рухаў. Беларускасць (у выглядзе ўжо ўласна беларускай культурнай традыцыі) і літоўскасць пасля паўстання 1863 – 1864 г. паступова адмяжоўваюцца ад польскасці.

Такім чынам, пад “польскім пытаннем” у беларускай гісторыі 19 ст. трэба разумець у першу чаргу змаганне палітычнай і культурнай эліты гісторычнай Літвы за захаванне традыцыйнага ўласнага палітычнага, сацыяльна-еканамічнага, культурнага і рэлігійнага ладу жыцця. На працягу большай часткі 19 ст. дэлараванаю мэтаю гэтага змагання было адраджэнне Рэчы Паспалітай як федэратыўнай дзяржавы. Пазней галоўным стала захаванне ўплыву на грамадска-палітычныя, сацыяльна-еканамічныя і культурныя працэсы ў Беларуска-Літоўскім краі. Пры гэтым палітонім “паляк” праходзіў эвалюцыю ў нацыянальным (этнокультурным) накірунку, каб на момант фармавання сучаснай польскай нацыі “нарадзіць” этнокультурны феномен літоўскіх палякаў.

“Польскае пытанне”, як і спробы яго вырашэння расейскімі ўладамі, істотна паўплывалі на нацыятворчыя працэсы сярод беларусаў і літоўцаў. Фактычна да 70–80-х г. 19 ст. беларускае культурнае накапленне не з’яўлялася самастойным фактарам культурнага жыцця. Яно развівалася ў межах або ліцвінскай (якая, у сваю чаргу, была складовай г.зв “польскаясці”) або заходнерускай традыцыі. Гэта стварала ўражанне адсутнасці ўласнага этнокультурнага вобліку беларускіх земляў і давала падставы павярхоўным назіральнякам для трактоўкі іх толькі як тэрыторыі “расейска-польскага” змагання. Толькі нараджэнне ўласна беларускай культурнай традыцыі (“Гоман”, Ф. Багушэвіч і інш.), якая ўвабрала ў сябе ранейшыя дасягненні ліцвінства і заходнерусізма, завяршила фармаванне беларускасці як самастойнага фактарту культурнага жыцця.

Змаганне супраць расейскіх уладаў паступова набыло характар цывілізацыйнага канфлікту. З пункту погляду сучаснага даследчыка ад вырашэння “польскага пытання” ў вялікай ступені залежаў далейшы шлях развіцця беларускіх земляў, цывілізацыйны выбар Беларусі. Палітычнае дэпаланізацыя і культурная асіміляцыя беларускіх земляў перадвызначыла дамінаванне ўсходнееврапейскага вектару цывілізацыйнага развіцця. Спрабы адстаяць заходнесўрапейскі вектар, якія тройчы (1794, 1830 – 1831, 1863 – 1864) набывалі характар узброенай барацьбы, скончыліся няўдачай. Аднак у 19 ст. цывілізацыйны канфліктне атрымаў свайго канчатковага вырашэння.

Падзеі пачатку 20 ст. спрыялі кардынальным пераменам у “польскім пытанні”. Апошняя адбываліся паступова. Нават рэвалюцыя 1905 – 1907 г., якая на беларускіх і літоўскіх землях суправаджалася выразнай лібералізацыйнай нацыянальна-культурнага жыцця, не прывяла да сур’ёзных зменаў у “польскім пытанні”. Літоўскія і беларускія палякі змагаліся пераважна за захаванне (або аднаўленне) традыцыйнага ўласнага ладу жыцця.

Чацвёрты этап прысутнасці “польскага пытання” ў беларускай гісторыі распачаўся толькі ў 1915 – 1916 г., калі Каралеўства Польскае, а таксама значная частка беларускіх, літоўскіх і ўкраінскіх земляў была акупаваная нямецкімі войскамі. Акутацыйныя ўлады дазволілі стварэнне нацыянальных сістэмай адукациі, развіццё нацыянальных культурыў і г.д. На ўзмацненне польскаясці літоўскіх і беларускіх палякаў паўплывалі два фактары: па-першае, актывізацыя беларускага і літоўскага нацыянальных рухаў, якія калісьці з'яўляліся падтрымкай германскіх уладаў, па-другое, працэс утварэння польскай нацыянальнай дзяржавы, у якім важную ролю адыгрываў польскі нацыянальны рух. У Беларусі і Літве ён быў прадстаўлены, у першую чаргу, ПДНП Рамана Дмоўскага. Нацыянальныя демакраты толькі ў перыяд нямецкай акупацыі здолелі выцясніць краёвасць на перыферью мясцовага польскага руху. На гэтым этапе значная частка літоўскіх і беларускіх палякаў уцягвалася ў працэс фармавання сучаснай польскай нацыі. Адгэдзедна тэрмін “паляк” набываў больш выразны нацыянальны сэнс, а “польскае

пытане” ў беларускай гісторыі ператваралася ў барацьбу за ўтварэнне незалежнай польскай нацыянальнай дзяржавы, даякой у той ці іншай форме будучь далучаныя г.зв. “усходняя крэсы” або іх частка.

Пытанне да А.Смаленчука

Віктар Астрога (Менск): А як было з “польскім пытанным” у найноўшы перыяд, у 20 ст.?

Адказ А.Смаленчука

“Польскае пытанне” ў беларускай гісторыі 20 ст. – вялізарная тэма. Калі, напрыклад, разглядаць перыяд беларусізацыі, то можна сказаць, што гэта была спроба арганізаваць нармальнае нацыянальна-культурнае жыццё ва ўмовах даскатковай свабоды, якая ўрэшице рэшт прывяла да ўтварэння польскай аўтаномнай акругі ў Беларусі. У другой палове 20-х г. пачынаецца палітыка нацыянальнага ўціску, якая пераўтвараецца ў рэпресіі, і, як паказалі даследаванні Міколы Іванава, працэнтная вага рэпрэсаваных сярод палякаў была найбольшай у параўнанні з іншымі народамі Беларусі. У міжваенны перыяд у Захадній Беларусі “польскае пытанне” – гэта палітыка дзяржаўнай асіміляцыі.

У перыяд савецка-германскай вайны ”польскае пытанне” – гэта антыфашистыцкі і антыкамуністычны рух супраціву і спроба сужыцця з беларусамі і іншымі народамі Беларусі ва ўмовах акупацыі. У пасляваенны час я вылучу такія перыяды. 1948–1993 г.– перыяд выжывання польскай грамадскасці ў Беларусі. У 1948 г. закрылі апошнюю польскую школу ў Беларусі. Толькі на пачатку 90-х адкрываецца польская школа ў Гародні. Пачынаючы з 1959 г. кожны чарговы перапіс насеянцства ў БССР сведчыў пра змяншэнне колькасці палякаў. Думаю, галоўнае для палякаў у савецкі час было выжыць як этнакультурнаму фактарту.

Апошні перапіс 1999 г. засведчыў, што палякі аказаліся самым беларуска-моўным народам Беларусі. 56,7% усіх палякаў заявілі, што пастаянна размаўляюць па-беларуску. Толькі каля 15% беларускіх палякаў прызналі сваёй роднай мовай польскую. Для большасці родная мова беларуская. Можна казаць пра вельмі своеасаблівы польскі субэтнас, набліжаны да беларусаў. Сёння ”польскае пытанне” – гэта пытанне пра інтэграцыю беларускіх палякаў у грамадска-культурнае жыццё незалежнай Рэспублікі Беларусь.